

Ну, любенькая, цяпер за Табою чарга. Ведаеш, як мне хацелася б, каб і ты тут была. Без цябе мне тут і адпачынак не адпачынкам. Каб рублей са 100, дык тут льга было з месяц пабыць, хоць і ня зусім раскошна. Жыцьцё тут страшна дарагое. А знаеш усё-ткі, Анечка, мне страшна хочацца, каб і ты тут пабывала. Бяры з сабой рублёў 80, пазыч хоць у касе ўзаемадапамогі і прыязжай. Тут ноймеш кватэру і час правядзеш вельмі добра. А грошы пасля адпачынку вернем. Я гэта сур'ёзна кажу, Анечка. Да Сімфэропаля або да Севастополя — можна поездам, а ад Сімфэропаля аўтамабілем, а калі ад Севастополя — можна параходам да самага Гурзуфа. А тут я цябе стрэну, толькі дасі тэлеграму. А да таго часу я тут найду кватэру і наогул усё прыгатую, як сълед.

Чакаю з нецярплівасьцю твайго лісту. Моцна-моцна цалую твае губкі.

Твой *Адзя*.

Перадай прывет Казі і Каці.

#### № 4. Ганьне Бабарэцы

16/VI-25 г.

Анечка, я папраўляюся. Пазаўчора быў другі раз ужо ў доктара. Ён сказаў, што ўсё йдзе добра. Нэрвы ўмацоўваюцца. У лёгкіх нічога ўжо няма. Прыбавіўся ў вазе я за пяць дзён на 3 фунты. Адчуваю сябе добра. Пасля гэтага агляду дык, ведаеш, чуць не падскачыў, але потым далёкасьць ад цябе ды тутэйшая пагода (а яна ўсё яшчэ не ўстанаўліваецца, каб быць добраю) нагналі крыху суму нейкага. Некалькі дзён, тры ці што, на паўдня было і сонца выбліснула. У гэтыя дні я прымаў ванны на беразе мора. Крышку ўжо цела пачырванела. Але што, як пагода добрая ня стане, то ці ўдасца загарэць. Два разы ўжо купаўся ў моры. Любенькая, толькі ня трывожся. Купацца мне доктар прыпісаў два разы на дзень — быць у вадзе па 2 мінуты.

О, каб ведала, як тут доўга цягнецца час. Ніяк не дачакаецца ад цябе весткі. Цалую.

Твой *Адам*.

#### № 5. Ганьне Бабарэцы

19/VI-25 г.

Любенькая, перш за ўсё вось што. Groшай у мяне, як на дарогу: на аўтамабіль да на білет па чыгунцы. А хацелася б на апошнім тыдні свайго тут прабываньня пабыць дзе-колучы, паглядзець тутэйшых раскошаў. Прыехаць, скажам, у Ялту або Лівадзію, дзе знаходзіцца б[ылы] царскі палац. Пяшком дык гэта крыху далекавата. Звычайна дык едуць на маторнай лодцы або на катэры. Дык вось што, хіба вышлі рублёў з 10. Толькі вось якая штука — гэты ліст ты атрымаеш не раней 23 або 24, так што слаць грошы простым пераводам ужо ня зусім выпадае, бач, каб ня выйшла так, што не спазьніліся. Дык ты вось як зрабі: вышлі па тэлеграфу. Гэта ўсяго на некалькі капеек будзе даражэй каштаваць. Зойдзеш на пошту, там дадуць спэцыяльны перавод — напішаш і я атрымаю грошы 25 або 26 ч[ысла].

Вось гэта адно. Цяпер другое: пра сябе. Ты кажаш, што трымаешся дадзенага слова, а я таксама. Уяві сабе, нат курыць кінуў. Не маню, а сапраўды. Нат і ў рот не